

ВУЧЗЦЕЯ НА ВОПЫЦЕ УДАРНІКАУ „КАСТРЫЧНІКА“

Аўладаць мэханікай перабудовы работы комсамольскай организацыі
правільна расставіць сілы

Ачуняўшая ад ран Савецкая Расія будуючы ўсё новыя і новыя заводы, замест мізэрных прыватных фірм узвядзала гіганты-фабрыкі швейнай прам'яло власці.

У Гомелі вырасла вялізная швейная фабрыка „Комінтэрн“.

У Віцебску вырасла фабрыка-гіант з 4.000 рабочых.

У Менску вырасла вялізная швейная фабрыка „Кастрычнік“. У іншых гародох-таксама.

На гэтых новых гіантах, ва ўсю сваю шырыню, разъвілася настрымна бушуюча хваль ініцыятывы рабочых па соцывілістычнаму спаборніцтву, удзілніцтву.

Былі слова, шмат слоў...

Яшчэ „даўно“, год—пачатка тому лазад амо і кіруху болей рабочыя менскай швейнай фабрыкі „Кастрычнік“, па ініцыятыве комсамольскага колектыву, былі ахоплены хва яй соцспаборніцтва, вірней кажучы вынесеньня соцывілістычных загавароў.

Заключочкы соц. умову амаль усе гаварылі:

— Перад тварам усие рабоче клясы, парты і ўраду даем чэснае пролетарскае слова, што ўсе пералічаныя ва ўмове абавязательства выканаем.

— Выкладаем паследваша нашаму прыкладу.

Людзі прымалі выклік, як і першыя абшалі выкананы і ў сваю чаргу выклікалі іншых.

Хваль соцспаборніцтва захапляла брыгады, агрэгаты, цехі — усю фабрыку.

Людзі гаварылі „наогул і па сутнасці“, складалі пляны, „конкрэтны“ заданні, пункты і... праз неікі час іншой гаварылі аб іншых прычынах, шукалі прычын.

У студзені 1930 году на фабрыцы ствараліся вялікія прагры — іх выкананы плян на 18 проц.

— Вядзікі прагулы, спазнечыч, яшчэ большы брак...

— На пераробкі і рэзервы, замест намечаных 4000 руб., затрацілі шаленую суму — 33000 рублёў.

Рабочыя, шмат бытых саматужнікаў прышоўшых з мястечка, мэла шка-і-лісіца вытворчасцю, на лічыліся з ёю, не хваралі за яе:

— А што мне да фабрыкі? — гаварылі многія, — Мне абы зарабіць, абы з раницы да вечару...

Струмені безадказнасці трэба было ва што-б там ні стала спыніць. Фабрыка павінна была выкананы і перавыкананы прамфіліян.

Ініцыятарамі былі комсамольцы

Фабрыка павінна была ліквідаваша студзенскі прагрэс, павінна была настрыцца упраўліцца, вірнуць краіне доўг.

На фабрыцы „Кастрычнік“, як і на мнох іншых заводах і фабрыках пачалася барацьба за соцывілістычную працу. Ініцыятары былі комсамольцы.

— Даволі! — заяўлі яны. — Далоў ўсё, што перашкаджае выкананье заданні.

З гэтага, уласна кажучы, і началася. Людзі перасталі гаварыць, „наогул і па сутнасці“, а комсамольцы напіралі з практичнымі прарапановамі:

— Далоў прагулы!

— Далоў брак!

— Далоў разгільдзяйства!

— За прызначаніем і ўшчыльненіем рабочага дня!

— Выкананье заданніе партыі па зынікіні сабекшоў!

— За бальшавіцкія тэмпы работы!

Маладняк фабрыкі патрабаваў і сам першы прыступіў да практычнага ажыццяўлення сваіх патрабаванін. Кожны комсамолец, кожны малады рабочы фабрыкі добра разумеў, што толькі пыкладнай работай можна і трэба агітаваць за ўсё высунутыя патрабаванія.

Пачалі організоўвацца ўдарныя брыгады.

Кузельман, Капілевіч, Рокін, Пэўзынер, Абезгаус, Дворкіна, Сухалікі, Штойлінк! Підус гутарылі:

— Як быць?

— Я сусунець фабрыку з прагрыву?

І вось гэтыя 9 началі. Яны з'организаваліся па ўдарную брыгаду, зынчылі прагулы, спазнечыні. Пачалі Сольніцянальна запаўніць работы дзені, даваць больш і лепшую працу, пачалі больш зарабляць.

Вакол насеіліся страшныя чуткі, плеўкі, абы іх гаварылі ўсё, асабліва шантажы па куточках.

— Сволачы, падхалім, хочуць у гроб загнаці!

— У ярмо лезуць і іншыя цягнуць.

Але першай ўдарной брыгады на „Кастрычніку“ была ўпартка, 9 чалавек перамаглі ўсе перашкоды, усе рагаткі, усе бар'еры, якія сустракаліся на іх шляху, і змаглі на практицы даказаць сваю перавагу.

На прыкладу першай ўдарной брыгады на фабрыцы началі организоўвацца і іншыя.

... Другая, Трэцяя, Четвёртая...

Ужо можна было бачыць не адзінкі, а дзесяткі прыкладных рабочых — лепшых вытворцаў.

Баркан, Дворкін, Верабейчык, Хайні, Кац віч, Лапідус... і шмат, шмат іншых.

І комсамол чырвонаштандартнай фабрыкі „Кастрычнік“ з гонарамі заявіў:

— Комсамол фабрыкі — ударная брыгада.

І вось гэтыя ўдарная брыгада, пад кіраўніцтвам партыйнага колектыву, узялася сумесна з рабочымі фабрыкі за ліквідацыю прагрыву.

— Племя! — сказаў

— З прагрыву вылезь! і ўзяць чырвону съязгі!

Упартка, штодзённа, па-бальшавіцкім працаўнікам фабрыкі сумесна з усімі рабочымі па ліквідацыі прагрыву пад гэтым лёзунгамі.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтацідным узнагародзіць працоўным съязгікам комсамольскім колектыву „Кастрычнік“. Колектыв брыгады быў нагаданы падарункамі, а прамфілія, за лепшую организацію і плянаваныя вытворчасць.

— ... Камісія журы знайшла мэтаці

